



Літаратурны музей  
Кузьмы Чорнага



Кузьма Чорны (сапр. Мікалай Карлавіч Раманоўскі, 1900-1944 гг.) - беларускі пісьменнік, драматург, перакладчык.

“Дзе праішло маленства, там пачынаеца Радзіма”, – пісаў К.Чорны ў артыкуле “У імя будучыні”.

Менавіта Цімкавічы ён лічыў сваёй радзімай, хоць і нарадзіўся ў Борках Слуцкага павета.

У Цімкавічах Кузьма Чорны скончыў двухкласнае вучылішча, працеваў у аддзеле народнай асветы і настаўнічаў.

З бацькоўскай зямлёй, з роднымі мілымі сэрцу мясцінамі былі звязаны творчыя і жыццёвыя памкненні пісьменніка. У вобразах і характеристарах яго твораў цімкаўляне знаходзілі сябе, што бяспрэчна, было падставай для гонару.



Музейная экспазіцыя ўсебакова раскрывае творчую асобу Кузьмы Чорнага – празаіка, публіцыста, драматурга. У аснову мастацкага рашэння музея пакладзены малюнкі самога пісьменніка, якія арганічна спалучаюцца з дакументальнай часткай экспазіцыі і дапамагаюць эмацыянальна раскрыць свет перажыванняў аўтара. Тут можна ўбачыць асабістый рэчы Кузьмы Чорнага, фатаграфіі з сямейнага альбома, пазнаёміцца з рукапісамі і кнігамі празаіка на розных мовах свету, прачытаць радкі з дзённіка, а таксама пачуць яго голас, зафіксаваны на магнітнай стужцы.



Музей з'яўляецца культурна-асветніцкім цэнтрам. Тут ладзяцца мерапрыемствы, праводзяцца лекцыі і музейна-педагагічныя заняткі.



Усіх, хто жадае прыемна і з карысцю правесці час, Літаратурны музей Кузьмы Чорнага запрашае на квэст, падчас якога дапытлівыя і цікаўныя змогуць паглыбіцца ў творчасць пісьменніка 20-30-х гадоў XX стагоддзя.

Чалавеку ияжка нерарадица  
ағразу. Можна думасъ і  
затварылъ іттачай, а сам чалавек  
доўга бүдзе ратнейшыл.

Кузьма Чорнъ



Дзяржаўны музей гісторыі  
беларускай літаратуры  
Філіял "Літаратурны музей  
Кузьмы Чорнага"

## Музей працуе:

39.00 да 18.00

(выходныя дні -  
пянядзелак, аўторак і дні  
дзяржаўных свят)

Адрес: 223920,

аграгарадок Цімкавічы,  
Капыльскі р-н, Мінская  
вобл., вул. Слуцкая, 60.

Тэлефон: (8-01719) 4-34-26,

(8033) 313-90-62

[bellitmuseum.by](http://bellitmuseum.by)